

**Прэс-рэліз VII Рэспубліканскага фестывалю
нацыянальнай драматургіі ім. В.І. Дуніна-Марцінкевіча**

Сёмы Рэспубліканскі фестываль нацыянальнай драматургіі пройдзе ў горадзе Бабруйску з 1 па 6 лістапада. Да ўдзелу ў ім запрошаны прафесійныя тэатральныя калектывы, у тым ліку і замежныя. Адметнасць фестывалю ў тым, што яго праграма складаецца выключна з твораў беларускіх аўтараў. У конкурсе прымуць удзел 12 спектакляў з 11 тэатраў. Спектаклі будуць прадстаўлены ў конкурснай праграме «Спектакль тэатра драмы»

Традыцыйна праграма фестывалю ўключыць у сябе творчую лабараторыю – чыткі п'ес, лекцыі і прэзентацыі – пры падтрымцы Цэнтра беларускай драматургіі і Цэнтра эксперыментальнай рэжысуры.

Творчая лабараторыя садзейнічае пошуку новых маладых таленавітых аўтараў у розных жанрах тэатральнага мастацтва, папулярызацыі твораў беларускіх драматургаў у краіне і за яе межамі, садзейнічае прыцягненню ўвагі да творчасці айчынных аўтараў, расшырэнню рэпертуарнай палітры маладых выканаўцаў.

У фестывалю прымуць удзел:

- 1) **Дзяржаўная ўстанова «Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Коласа» (г.Віцебск)**
«Сымон-музыка»
Аўтар – Я.Колас
Рэжысёр-пастаноўшчык – М. Краснабаеў
- 2) **Дзяржаўная ўстанова «Гомельскі гарадскі моладзевы тэатр»**
«Ляцелі арэлі»
Аўтар – К.Сцешык
Рэжысёр-пастаноўшчык – Д. Паршын
- 3) **ГУКСТ «Нацыянальны цэнтр сучасных мастацтваў Рэспублікі Беларусь» (г.Мінск)**
«Музыка вуліц»
Аўтар – по аднаіменнай п'есе К.Рыбак
Рэжысёр-пастаноўшчык – К. Рыбак
- 4) **Цэнтр візуальных і выканальніцкіх мастацтваў «АРТ Карпарэйшн» (г.Мінск)**
«Опіум»
Аўтар – В.Каралёў
Рэжысёр-пастаноўшчык – А. Марчанка
- 5) **Тэатральна-відовішчная ўстанова культуры «Кіеўскі акадэмічны тэатр «Залатыя вароты»**
«Тата, ты мяне любіў?»

Аўтар – Д. Багаслаўскі
Рэжысёр-пастаноўшчык – С. Жыркоў

6) ПНУ «Камерны Драматычны тэатр» (г.Волагда)

Зонг-опера «Серэнада над далінай»

Аўтар – па аповесці В.Быкава

Рэжысёр-пастаноўшчык – Я. Рубін

7) Незалежны тэатральны праект (г.Мінск)

«ГЭТАМЫ»

Аўтар – па кнізе А.Горвата

Рэжысёр-пастаноўшчык – С. Жыркоў

8) МАУК «Пермскі ТЮГ»

«Лондан»

Аўтар – М.Дасько

Рэжысёр-пастаноўшчык – М. Сакалоў

**9) Дзяржаўная ўстанова «Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь
«Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі» (г.Мінск)**

«Гэта ўсё яна»

Аўтар – А.Іваноў

Рэжысёр-пастаноўшчык – М. Дабраўлянска

10) Нацыянальны акадэмічны тэатр ім. Я.Купалы (г.Мінск)

«Ураджай»

Аўтар – П.Пражко

Рэжысёр-пастаноўшчык – Д. Цішко

11) Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі (г.Мінск)

«Сірожа»

Аўтар – Ю. Чарняўская

Рэжысёр-пастаноўшчык – А. Гарцуеў

**12) УК «Магілёўскі абласны тэатр драмы і камедыі ім.В.І.Дуніна-
Марцінкевіч (г.Бабруйск)»**

«Сіртакі»

Аўтар – В.Прусак

Рэжысёр-пастаноўшчык – Т. Траяновіч

Таксама ў рамках пазаконкурснай праграмы фестывалю адбудзецца паказ спектакляў:

1) ДБУК КВ «Калужскі абласны тэатр юнага глядача »

«Не пакідай мяне» А.Дударова

2) Тэатр Post (г.Санкт-Пецярбург)
«Два перстні» П.Пражко

3) Тэатр адэскага разліву «Ланжеронь»
«Моня» трагікамедыя па кнізе Э. Савелы «Моня Цацкес – сцяганосец»

У творчай лабараторыі прыме ўдзел:

Грузінскі Дзяржаўны прафесійны драматычны тэатр горада Горі ім. Георгія Эрыставі

«Ты знойдзеш Алісу пад старым снегам»

Аўтар – А.Іванюшанка

Рэжысёр-пастаноўшчык – Д. Чхарцішвілі

Фестываль нацыянальнай драматургіі – гэта магчымасць убачыць цікавыя праекты і таленавітыя пастаноўкі, гэта знаёмства з творчасцю беларускіх аўтараў сучаснай і класічнай драматургіі, прыцягненне ў фестывальны працэс і супрацоўніцтва з беларускімі драматургамі ўсіх прафесійных тэатраў Беларусі і блізкага замежжа.